

ЗАЦВЯРДЖАЮ
Намеснік
дырэктара дзяржаўнай
установы адукацыі
“Гімназія г. Дзяржынска”
(подпіс) Л.І.Захарава
16.05.2023

ПЛАН
арганізацыі гімназічнай суботы
20 мая 2023 года
Дэвіз дня:
“За намі - будучыня!”

Мерапрыемства	Час правядзення	Адказныя	Месца правядзення
Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць			
Спаборніцтвы па футболе, 5-6 класы	10.00-12.00	Абромчык А.М.	Стадыён
Спаборніцтвы па футболе, 7-8 класы	12.00-14.00	Абромчык А.М.	Стадыён
Рухомыя гульні для ўсіх жадаючых	14.00-17.00	Абромчык А.М.	Стадыён, спарт. зала
Спартландыя “Веселее жыць в двiжeннi!”, 3 кл.	11.00-12.30	Растаргуева А.А.	Малая спарт. зала
Інтэлектуальная дзейнасць			
Факультатыўныя заняткі па матэматыцы, фізіцы, англійскай мове, гісторыі	8.00-12.00	Нам. дырэктара Захарава Л.І.	Згодна з раскладам
“Дарогамі вайны” – кніжная выстава	На прац. дня	Харлап А.М.	Бібліятэка
“Што рабіць, калі...” – выстава і агляд матэрыялу па процiдзеяннi злачынствам супраць палавой недатыкальнасцi і палавой свабоды непаўналетнiх	10.00-10.30	Харлап А.М.	Бібліятэка
Міжнародны дзень музеяў (18.05): -вiртуальнае падарожжа ў полацкi “Музей беларускага кнiгадрукавання”, -“Дзяржаўны лiтаратурны музей Я. Купалы”, -“Музей кнiгi нацыянальнай бiблiятэки Беларусi”	10.30-11.00	Харлап А.М.	Бібліятэка

“Как сберечь хорошую погоду”, “Почему идёт дождь?”, “У планеты высокая температура” – прэзентацыя цікавых выданняў да Сусветнага дня метралогіі (20.05)	11.00-12.00	Харлап А.М.	Бібліятэка
Дзейнасць гімназічных клубаў			
Клуб “X-Stream” запрашае: майстэрня радасці «Floral Ornaments», 7 кл.	10.00-11.00	Барута Н.С., Сухарава М.С.	Каб.П2
Мерапрыемства клуба “Кліа”: “Гістарычны мадэлізм”	11.00-12.00	Паршын П.Д.	Каб.44
Мерапрыемствы па прафарыентацыі			
Заняткі міжшкольнага педагагічнага класа	Згодна з раскладам	Паўлоўская Н.І.	У адпав. з раскладам
Мерапрыемствы спецыялістаў СППС	11.00-12.00	Рудэня Г.С., Война Г.М.	Каб. 34
Інтэрактыўная гадзіна “Фларыст – прафесія ці хобі?”, 7Б, 7Г кл.	11.00-12.00	Барута Н.С., Сухарава М.С.	Каб. 42
Мерапрыемствы ў класных калектывах			
Мерапрыемствы для навучэнцаў у межах рэспубліканскай акцыі да Дня сям’і “Сямейныя чытанні” : -акцыя-рэкамендацыя “Я чытаў і табе даю парад”, 7А -круглы стол “Чытаем, абмяркоўваем, раім”, 7В, 7М -наведванне гарадской бібліятэкі з пазнавальнай экскурсіяй, віктарына “У кніжным лабірынце”, 3А, 3Ж, 3М -тэматычная выстава ў бібліятэцы гімназіі “Усё пачынаецца з сям’і”	9.30-10.30 10.00-11.00 10.00-11.00 9.30-10.30 20.05	Бердашкевіч Т.Л., Сінякевіч К.А., Рудэнка Р.Г. Калечыц І.П., Шыбка Т.А., Анікевіч С.М. Харлап А.М.	Каб. 24, 26, 34 Гарадская бібліятэка Бібліятэка УА
Аб’яднанні па інтарэсах			
“Чайна клуб”	8.00-10.00	Краўчэня А.К.	Каб. 26
“Рукатворушка”	9.00-10.00	Смольская С.В.	Майстэрня
“Чароўная майстэрня”	10.00-11.25	Ізотава І.А.	Каб. 11
“Робататэхніка”	9.00-11.00 11.00-13.00	Пашкевіч Т.Ю.	Каб. 23а
“Тэатр моды – Шарм”	10.00-12.00	Смольская С.В.	Майстэрня
“Матор”	10.00-11.35	Пучыла І.І.	Майстэрня
“Ваенная гісторыя Беларусі”	12.30-14.00	Паршын П.Д.	Каб. 44
“Разумнікі і разумніцы”	10.00-11.25	Барысава А.У.	Каб 1
“Займальныя англійскі”	11.00-12.00	Каркашын А.Ф.	Каб. П5
“Чарлідынг”	10.40-12.25	Гімбіцкая В.У.	Зала рытмікі

Развіваючыя заняткі па падрыхтоўцы да школы	10.00-12.00	Нам.дырэктара Вялічка Г.У.	Каб 1,2,4,5,7
Музычна-эстэтычная дзейнасць			
Факультатыўныя заняткі музычнай накіраванасці	Згодна з раскладам	Настаўнікі музыкі, рытмікі	Актавая зала, каб.12п
Урачысты ранішнік “Развітанне з “Букваром”, 1 “М” кл.	12.00-13.00	Гойшык В.У.	Актавая зала
Дзейнасць СППС			
Факультыўны занятак “Наша будучыня ў нашых руках”	10.00-11.00	Фурса І.В.	Каб. 34
Дзелавае гульня па прафарыентацыі “Горад майстроў”, 6 кл.	11.00-12.00	Рудэня Г.С., Война Г.М.	Кабінет 34
Дзейнасць дзіцячых і грамадскіх аб’яднанняў			
Канцэртная праграма для бацькоў будучых першакласнікаў “Гімназія прапануе!”	10.00-10.30	Пед-г-арганізатар Дубоўская В.А.	Актавая зала
Узаемадзеянне з соцгумам, бацькамі навучэнцаў			
Наведванне УДА горада, раёна	3 10.00	Класныя кіраўнікі	ГДК, ЦТДіМ і інш.
Сустрэча кіраўніцтва гімназіі з бацькамі будучых першакласнікаў	10.30-12.00	Нам.дырэктара Вялічка Г.У.	Актавая зала
Фотафестываль у фармаце анлайн “Сямейны вернісаж” (акцыя “Мая сям’я – мая краіна”)	На працягу дня	Рудэнка Р.Г.	Інстаграм- акаунт УА
Удзел выхаванцаў гуртка “Патрыёт” ва ўрачыстай цырымоніі прыняцця Ваеннай прысягі ў в/ч № 1463 г.Дзяржынска	3 9.45	Сяргееў Д.А.	В/ч № 1463 г.Дзяржынска
Экскурсійная дзейнасць			
Наведванне мемарыяльнага комплексу “Чырвоны Бераг”, 9 кл.	3 8.00	Класныя кіраўнікі	Жлобін. р-н, Гомельская вобл.

Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце

(подпіс)

А.А.Новік